

**Людка Сільнова**

# Юнак, падперазаны зьмяёй

## Тваё імя

Імя тваё — золку пунсовы колер,  
Мілы!  
І стрэлы лятуць з усяе ў чыстым полі  
Сілы!

Юнак, падперазаны зьмяёй...  
Па чырвоным сьнезе  
Зялёныя  
Ручаі паплылі.  
На голым кусьце —  
Матылі расьцьвілі.

Дзень Волі!  
Больш аніколі!

Навек мне запомніцца  
Адзін з таго воінства —  
Юнак, падперазаны зьмяёй,  
А бровы — як птушка  
Над Белаай зямлёй!

Юнак, падперазаны зьмяёй —  
Смарагд зялёны душы маёй,  
Гары маёй старажытная тайна,  
Скарб і алтар: перамен абяцаньне.

Гэты ваярскі,  
Царскі рамень —  
Выбліск маланкі,  
Поўні прамень.

Гэтая карункавая,  
Сярэбраная зьмяя —  
Вужака, Эгле,  
Балтыцкая зямля...

Юнак, падперазаны зьмяёй,  
Зьліецца зь лесам, прыродай, травой.  
Плашч яго — цемра навек паглыне...  
Ён там, адкуль нам не варочацца, не!

## Герой

Палюбіла малайца —  
Духа, сына і айца!  
Рух бясконцы  
Той малайца!  
Яго вобраз —  
Сьвет і Дробязь.

Ён — Герой,  
Упоравень з гарой!  
Ягоны меч —  
Упоравень з громам!  
Празрысты замак —  
Зь нябесным домам!

Сам — магутны,  
Цень — нячутны.

## Гуканьне

Што новага ў каханьні  
Ты вынайшла, жана?  
Яно — Другіх гуканьне,  
А сьвету стан — Вясна.

„Жавароначкі, прыляціце!  
Зямлю-матухну абудзіце!  
А зімачку забярыце,  
Бо Зімачка надаела...“

Жавароначкі,  
Ваяры, духі староначкі,  
Музыкі нябесныя,  
Чакаю штовесну я!